



Партийнае жыццё

Работа партарганізацыі вузла

Забяспечыць выкананне рэспубліканскага XVIII Усеагульнага канферэнцыі ВП(б), дабіцца чоткай, бесперабойнай работы ўсіх праг. праміслаў Брэсцкага вузла, — такая важнейшая пераважная задача парт. арганізацыі, гаспадарчага кіраўніцтва і вузла партыйнага камітэта.

Пасля рэспубліканскага канферэнцыі партыйна арганізацыя вузла сталі глыбей цікавіцца вытворчай работай, фінансавай дзейнасцю прадпрыемстваў. Вылучаючы вытворчыя праблемы, яны сталі выяўляць сапраўдныя прычыны, якія перашкаджаюць выкананню вытворчых заданняў, прымаць дзейныя меры па зніжэнню неахопаў і гэтым аказваць дапамогу гаспадарчаму кіраўніцтву прадпрыемстваў.

Партыйная арганізацыя вагонных майстэрняў выявіла, што графік рамонту вагонаў зрываецца з-за неарганізаванасці работ механічнага і кузнечнага цэху. З дапамогай інжынерна-тэхнічных работнікаў партарганізацыя ўстанавіла, што ў механічным цэху кваліфікаваныя рабочыя (токары, слесары, фрезершчыкі) скарг. стуючыя на няправільна. З-за адсутнасці кантролю з боку майстра дапусціліся бракі ў рабоце. На партыйным сходзе за слухай майстра гэтага пачаў камуніста Патапіна. Партыйны сход паставіў пярэдняе перад начальнікам майстэрняў аб зніжэнні Патапіна з пасады майстра. Замест яго быў пераведзены ў цэх з тэхнічнага аддзела бесперабойны інжынер Арышвіч.

Арышвіч на перадавых работных выг. вярчэнні, падтрымліваючы ініцыятыву стыханнаў, Арышвіч у кароткі тэрмін вывёў свой цэх у перадавы. Партарганізацыя заахвочвала тав. Арышвіча аг. таварам і з гэтым пачаты абавязкам ён спраўдзіўся на выг.

У выніку сумесных дзейняў партыйна арганізацыі і гаспадарчага кіраўніцтва, у механічным і сталярным цэху штодзённа выконваюцца вытворчыя планы не толькі ў цэлым, але і кожнай брыгадзі, кожным работнікам.

Вагонны ўчастак да XVIII партарганізацыі працаваў скажана. У першую паловіну месяца выконвалася 20 — 25 проц. плана. У канцы месяца пачыналася спешка, штурмаўшчына. У дробнай, яроўнамернай рабоце вагоннікаў былі часткова выяўлены і дэжыжны станцыі Брест-Усходні. Хворыя вагоны, якія патрабуюць галавога рамонту, яны паліталі на рамонтныя пушы з перабоімі. Гэта прывяло да таго, што слесары, як правіла, першую паловіну дня прастайвалі без справы — у часці падчы вагонаў. Па прапанове партбюро вагоннага ўчастка вузлавы партком сабраў вытворчую нараду камандзіраў і стыханнаўцаў участка станцыі Брест-Усходні. На гэтай нарадзе былі прыняты ўдзяжны абавязальствы па забяспечэнню вагонамі і па свечасова выпуску іх з рамонту. Быў распрацаван графік ідчы зворных вагонаў і ўборкі з рамонтных пушы — ужо арганізаваны.

З выкананнем графіка быў усталяваны строгі кантроль. Апрача гэтага партарганізацыя паставіла перад гаспадарчым кіраўніцтвам пярэдняе аб тым, каб заснаваць часткі і інструмент у брыгады, якія працуюць на станійных пушы, завозілі, не адрываючы для гэтага слесары.

У выніку гэтых і іншых мерапрыемстваў вагонны ўчастак у красавіку да тармінова, 28-га чысла, выканаў месячную праграму па галавога рамонту таварных вагонаў. Перавыканава і майская праграма — па 6 вагонаў.

На большасці прадпрыемстваў вузла наведзены парады і чыстата. Але ў гэтай справе партыйна арганізацыя прадстаіць яшчэ многа направаў.

Партыйная арганізацыя вузла з мэтай папулярызаванні сярод усіх чыгуначнікаў метада машыніста Луніна правялі падіздзе на тэму «Значэнне лунінскага метада». У выніку гэтага метада Луніна сталі працаваць не толькі паравознікі, але і вагоннікі, пудейшы, стрэлачнікі і работнікі іншых прафесій. Так, палыжня вагонных майстэрняў тт. Шаўдоў. Варажкі робяць бегучы рамонт вагонаў без атчакі а паезда ў часе стаянкі на лінейных стаянках.

Шырока прымяняецца лунінскі метад сярод пушыных аходчыкаў па 5-й дэстаўцы пушы. Пушыны аходчык тав. Чубатув (4-ты акадэмік) свой кілометр прывёў у выдатнае становішча. Увесь бегучы рамонт ён робіць уласным сіламі без выхату рамонтных работчых. На пярэдняй падліках, гэтыя мерапрыемствы дадуць эканоміі каля трох тысяч рублёў ў год.

У рабоце вузла ёсць яшчэ і рад істотных недахопаў. Да іх у першую чаргу адносіцца адсутнасць каскавана распрацаваных тэхналагічных працэсаў на прадпрыемствах, якая ўвасільвае браку ў рабоце. Да гэтага часу не распрацаваны і не ўведзены тэхналагічныя працэсы на рамонту паравозаў, па фарміраванню і расфарміраванню паяздоў і атрапных вагонаў на станцыі Брест-Усходні. Гэта прыводзіць да нізкай якасці рамонту, да лішніх прастояў паравозаў.

Такое становішча аб'ясняецца тым, што кіруючы, камандныя састаў або не ўзяўся як след за выкананне загадаў наркома № 78/П і 83/П аб арганізацыі тэхналагічных працэсаў рамонту паравозаў. Тут правільныя ссылацца на аб'ектыўныя прычыны, на многасерыйнасць паравознага парка і інш. Многасерыйнасць, вяржам, мае некаторае значэнне. Аднак з поспехам можна было б распрацаваць і даўно ўвядзці тэхналагічны працэс рамонту паравозаў, спачатку хопыць адной серыі, асвоіць яго, потым перайсці да другой. Такія магчымасці ў дова ёсць. Партарганізацыя або (сакратар тав. Родзін) не адзіна прычына да гэтай справы не жыхерна-тэхнічных работнікаў. Выназят у гэтым і вузлавы партком, які свечасова не падправіў гэта арганізацыю, не ланамой ёй. У рабоце станійных Брест-Усходні і Брест-Цэнтральных ішчэ многа неарганізаванасці. З-за невыканання паркі і правіла фарміравання паяздаў апраўдана часта не па графіку. Вагоны з мясцовым грузам прастайваюць на станцыях у 2—3 разы больш устаноўленай нормы.

Каб партыйна арганізацыя гэтых станійных сур'ёзна прааналізавала прычыны прастоя вагонаў з мясцовым грузам яны-б даўно ўбачылі, што з-за адсутнасці кантролю вагоны, прыбываючы ў атрак мясцовых кліентаў, заганяюцца ў атрак і прастайваюць там на некалькі сутак, што тэхнічна і таварная канторы штурч на стварэнні так званых безакумунічных вагонаў, тавы, як на самой справе іхкументы ляжаць на месцы. Усеважанае вывучэнне прычыны звышпаганна прастоя вагонаў з мясцовым грузам даю б магчымасць партыйна арганізацыі стаянці выявіць усё недахопы і гэтым самым аказаць дапамогу начальнікам станійных і свечасова іх знішчыць.

П. ЖУЛНАУ, сакратар парткома Брэсцкага чыгуначнага вузла.

НА ПЛЕНУМАХ АБКМАУ КП(б)Б

Віцебск

6 і 7 чэрвеня праходзіў пленум Віцебскага абкома КП(б)Б. Пленум абмеркаваў наступныя пытанні: аб кіраўніцтве прамысловаю і транспартам Аршанскага райкома КП(б)Б і Чыгуначнага райкома КП(б)Б гор. Віцебска; аб ходзе выканання паставанов СНК СССР і ЦК ВП(б) аб асушэнні балот у Беларускай ССР; аб падрыхтоўцы да ўборкі ўраджаю і загарава сельскагаспадарчых прадуктаў.

На першым пытанні дакладвалі сакратар Аршанскага райкома КП(б)Б тав. Эльберт і сакратар Чыгуначнага райкома КП(б)Б гор. Віцебска т. Самёнаў. У бегучым годзе прамысловае Аршанскага раёна прымятала палешыцца сваю работу. За першы квартал і красавік месца прамысловае прадпрыемства раёна план па валавой прадукцыі выканаў на 111,8 процнта.

Разам з тым у рабоце прадпрыемстваў раёна ёсць яшчэ пэлы рад істотных недахопаў. Выступішы ў аспрэчку памеснік старшні выкамога абласнога Савета дэпутатаў працоўных тав. Халін указаў, што райком партыі хрона кіруе будыённым прадпрыемствам раёна—Асіянофрам. Завол працуе выкамога дронна. План па здыбычы торфу не выконваецца. На заводзе непапае 1.200 рублёх.

Чыгуначны райком КП(б)Б гор. Віцебска велікі марудна выконвае рэспубліканскі канферэнцыі ВП(б). У першым квартале бегучага года прамысловае прадпрыемства раёна свой план выканаў ўсёго на 96 процнтаў. У красавіку план выканан на 106 проц., у маі — на 104,6 проц. Але рад прадпрыемстваў

(завод «Бомітэры» і інш.) прадуе дронна: надушаецца сутачны графік, тэхналагічны дысцыпліна і т. д.

Велікі слаба кіруе райком партыі чыгуначным транспартам.

На другое пытанне дакладваў сакратар Віцебскага абкома КП(б)Б тав. Мельніцаў. — У бегучым годзе, — гаворыць дакладчык, — Віцебскай абласці прадстаіць асушыць 16 тыс. гектараў балот і асвоіць 15 тыс. гектараў. Каласнае сляніства абласці з вялікім энтузіязам сустрэла паставолу партыі і ўрада аб асушэнні балот, якая накіравана на ладзішы росквіт калгасу, паліпшэнне добработы калгаснікаў, Аднак, рад работных арганізацыяў абласці не ўзначаліў штурч як належыць энтузіяз і актыўнасць калгасных мас. І ў выніку працтычна работа на асушы балот праводзіцца ў абласці слабым тэмпам. На 5 чэрвеня гэтавы план ітэнсіўнай асушы балот выканан на 14,2 проц. Такія раёны, як Багушэўскі, Віцебскі, Асвейскі, Дрысенскі, Ветранскі і іншыя, да сённяшня дня па сутнасці не шрытудалі да мелярарыўных работ.

Пленум тавасма абмеркаваў пытанне аб падрыхтоўцы да ўборкі ўраджаю і загарава сельскагаспадарчых прадуктаў. Дакал зрабіў старшыня выкамога абласнога Савета дэпутатаў працоўных тав. Рабаў.

Пленум выбраў трэці сакратаром абкома КП(б)Б тав. Пархоменка А. С., сакратаром абкома па транспарце тав. Луніна М. В. і сакратаром абкома па кадрах тав. Пашана М. В.

Мазыр

8 чэрвеня закончыўся пленум Палскага абкома КП(б)Б. Ён абмеркаваў тры пытанні — аб ходзе мелярарыўных работ, калгасным будаўніцтве, выхак сабы і запача ўборкі ўраджаю.

З дакладам аб ходзе мелярарыўных работ выступіў сакратар абкома партыі тав. Языкоўч. Ён расказаў аб велізарным энтузіязе калгаснага сляніства ў барацьбе з балотам.

Ішчэ з'яоў у калгасе пачалася рачыцца балот ад хмызнякоў. Было расчысчана звыш 10 тысяч гектараў. Многія калгасы Васілевіцкага раёна — «ХІ Акадэмік», «Чырвоныя Лукі», імені Сталіна і інш. яшчэ з'яоў вышлі на асушы балот. Першы масава выхак калгаснікаў быў арганізаван 15 мая. З таго часу трышы мелярарыўных работ з выхакм днём узрастаў.

Рад раёнаў — Васілевіцкі, Даманавіцкі, Брагінскі і інш. — не толькі выканаў галавыя планы, але перавыканаў ішчэ ўважы калгаснікамі дадатковыя абавязальствы.

На мелярарыўных работах вырасіць сцілі стыханнаўцаў, Шыфёў Вайнавец і калгас «Свабода», Апыльскага раёна, Нікалай Сцяпкоў з калгас «Чырвоны Дубровя». Парыцкага раёна, і многі дрылі сямлі рэкорды заваявалі сабе славу па ўсёй рэспубліцы.

Партыйна арганізацыя ўзначаліў вытворчы і партыйны ўдзель калгаснікаў. Делшыя стыханнаўцы, актыўнасці ўстапушы у рады ВП(б)Б.

Больш тысячы комсамольцаў працуюць атракмі і адначасова выконваюць па дэма—тры нормы. Добра працуюць жаночыя і комсамольска-маладзёжныя звынікі. Калгасіна сельскагаспадарчя «Чырвоныя Шляхы», Даманавіцкага раёна, Анастасія Баладуш выхнула за дзень 72,5 кубаметраў грунту і абгнала многіх калгаснікаў. Такіх прыкладаў многа. Вялікую дапамогу ў мелярарыўным

будаўніцтве аказалі паспелыя газеты калгасу і баяны лісткі «На асушы балот». З пачатку асушы балот выхучана 1300 нумараў назоўных газет.

Аднак побач з перадавымі раёнамі ёсць і адстаючыя. У трох раёнах—Калаткевіцкіх, Турэўскім і Камарнскім за ўвесь час асушына намомікі больш, чым у адным калгасе імені Сталіна, Васілевіцкага раёна Плян старшыня асвоіўных мелярарыўных работ ішчэ не ўвядзены і будаўніцтва каналав першай і другой чаргі выканан усёго на 12 процнтаў.

Марудна ішчэ асваенне асушаных вяржам. На абласці падчыта ўсёго 5.000 гектараў дадны, прадвыканава 5.174 гектары, пасеяна 2.791 гектар.

Па дакладу выступіў сакратар Даманавіцкага райкома партыі тав. Чачеўскі, сакратар Васілевіцкага райкома партыі тав. Абрамовіч, дырэктар мелярарыўнага треста тав. Вінакур, сакратар абкома партыі па прапагандзе тав. Грушыні і др. Яны расказалі аб велізарнай рабоце, прааробнай пачабычкі раёнамі і калгасамі на асушы балот, палыпшэнні рэспубліканскай і адначасова ўказаў на рад недахопаў у арганізацыі мелярарыўных работ у некаторых раёнах.

З прамоваў па пленуме выступіў першы сакратар абкома партыі тав. Языкоўч. Ён заклікаў усе партыйныя і непартыйныя большыя і дробныя выхакны абавязальствы, узраста калгаснага абласці, — асушыць 30 тысяч гектараў балот.

Па ўсёх абмеркаваных пытаннях пленум прыняў рэзалюцыю рашэнне.

Пленум тавасма абмеркаваў арганізацыяныя пытанні. Трэці сакратаром абкома КП(б)Б выбран тав. Н. І. Малінін і сакратаром абкома па лясной прамысловасці тав. Г. Ф. Туркы.

(БЕТА).

Жыццё Чырвонай Арміі

НА ПАЧНЫХ ВУЧЭННЯХ

Ноч выдалася цёмная, дажджлівая. Вепер каліху галіны сасен. Лагер снёў мошным сном, калі раптам раздаўся сігнал трыоты.

— Трыоты!—скамандоваў дэжурны. У палатках стала ажывлена. Зашылячы на-хату шышкі, байцы групамі бегучы на парэную лінейку. Кожны бегучы знаходзіць сваё месца ў строі.

Параздаваенне лейтэнанта Перміна (Н-скал часть ЗаХВА) выстравілася. Камандзіры разлікаў і ўзводаў прапароюць, як сабраліся байцы, ці ва ўсёх пры сабе прасіваешы, ніштоўкі, рашы.

— Ага аказалася ў парадку. Без штурч, каб «спраўіў» не знойшоў месцапражышчэнне часу, параздаваенне рушыла ў аўтарна. Ноч загружалі ў морыям пекку. На шляху—піл, дрэвы. Цёмнай сцяной ажуржае байшоў лес. Дзёрв вішня стаячы ў рад пражэктарныя сталпы. Спынішы сваё параздаваенне, лейтэнант Пермінаў гаворыць:

— Для правядзення пачных заняткаў з пражэктарнымі сталпымі выхакныце поле. Залачы выхак: прапяршыць сабытву падрыхтоўку байц і навучыць яго выдатна выконваць абавязкі на маршы.

— Станаві!—скамандоваў лейтэнант. Разлікі бегучы выстравіліся да машыны. Па камандзе байцы сталі выхакваць сталпы ў паход. Натрэніраванасць дае магчымасць бегучы і беспамылкова прапяршыць цемру.

— Таварыш пачальны сталпы, агрэжэ к паходу гэтаў!—дакладзіў баен Вапанав сержанту тав. Мітрафанаву.

Сталпы сержанта Мітрафанова раей за ўсёх падрыхтавалася к маршу.

— Маторы!—чупела каманда.

Адуін за аным зарукалелі матары, машыны круціліся ў шлях.

На агнявой пазіцыі байцы бегучы разгарнулі матарыяльную частку. Недалёка ад пражэктарнага разлікаў вузел сувалі. Каля апыта апыты паставілі Фанар, Сержант Мітрафанав указав звышам, што фанар дамакіруе ішчэ. Фанар быў пакрыт плашчом.

Перастаў дождж, стала лятлоў прапяршыць Недалёка ад пражэктара разлікаўся байцы, прапучылі яна гулаўкалгасі. Абзаве групы пад асонамі замаксаваліся галінамі.

Пражэктарыст Хаменка ўклучыў рубільнік, і асвятляюцца яркія прамень разразаў цемру нога. Сталі бачны нізкі ішчэ дажджавыя воблакі.

Хутка ўключыліся і іншыя сталпы. Яны асвятляюцца звыш самалет «спраўіў» ка. Была выканава задача—паласці праменьнем у мільгалаўшную пал.

Трохгазінае пачное вучанне ў лагеры, пратэаена ва ўжовах, набліжаных да баяных, праішло арганізавана.

На работы камандзір параздаваення адзначыў, што залачу выхакані ўсе ўзводны. Па бегучае і чоткасі работы першыя месца заняў узвод малюшлага лейтэнанта тав. Кузана і разлік сержанта тав. Мітрафанова.

Параздаваенне, які камандуе лейтэнант-комуніст тав. Пермінаў, ужо больш месяца знаходзіцца ў лагеры. За гэты час байцы атрыалі добрыя навукі па маршы і выхакны ўзбраення, звышні агнявых пазіцыі. Байцы вучыліся дзейнічаць у любое надвор'е і любы час сутак, напошына павышавоць сваю ваенную выхакну.

В. ВЛАДЗІМІРАУ, І. ЗАЛАТОУСКІ.

КАНТРОЛЬ ЗА ВЫКАНАННЕМ ГРАФІКА

(ВОПЫТ ЗАВОДА)

Вопыт Маскоўскага электралімавага заводу, перайшоўша на работу на графік некалькі месяцаў таму назад, паказвае, якое выключнае значэнне мае прапяршыць арганізацыя кантролю для забяспечэння рэгуляванага выканання плана. Свечасова распрацаваў план вытворчасці, правіла слясіні сутачны графік для кожнага цеха, участка атрагата — гэта велікі важная задача. Але гэта яшчэ не ўсё, што трэба для забяспечэння рэгуляванай работы. Неаходны штодзёны і неаслабны кантроль за выкананнем графіка. У дэлым аргікулэ мы хочам падашыцца некаторым вопытам ажыццяўлення тэхна кантролю.

СЛУЖБА ГАЛОУНАГА ДЫСПЕТЧАРА

У нас створана заводская служба галоўнага дыспетчара, якая складаецца з трох зменных дыспетчараў і трох апаратаў. Апрача таго, ва ўсёх асвоіўных вытворчых цэхх ёсць зменныя дыспетчары.

У веданні галоўнага дыспетчара завода ёсць склад імпульсных загадовак, які прымае ад загадоўчых цэхуў дэталі і поўфабрыкатаў і імпульсны выдас ішчэ кожнаму зборачнаму цеху па устаноўленых нормах расходу на адынку выдубу. Зборачныя цэхі абавязаны на наступны дзень ачытачыцца перад складам за выдаткаванымі дэталі і поўфабрыкатаў. Пры гэтым, у выхакну, калі пераароса дэталі і поўфабрыкатаў не звыш за перавыкананнем задання па выпуску прадукцыі, склад утрымлівае перааросаваную колькасць з чарговай выдчы.

Такім чынам перад склад імпульсных загадовак забяспечваецца кантроль за выкананнем плана па наменклатуры і асартыменту загадоўчымі цэхамі і адначасова кантраляруецца расход гэтых матарыялаў зборачнымі цэхамі. Апрача таго, прымаючы дэталі ад загадоўчых цэхуў і імпульсныя матарыялы на заданай

зборачным цэхам праграме, склад тым самым не дае цэхам магчымасці самавольна мяняць наменклатуру і асартымент выдубу. Гэта акалічыцца мае вялікае значэнне.

СИГНАЛІЗАЦЫЯ І АПЕРАТЫўНАСЦЬ

Дыспетчарская служба заводу аснашчана спецыяльнай тэлефоннай сеткай у 60 точак і сістэмай светлавой сігналізацыі. Гэта сетка і сігналізацыя звышзлучаюць галоўнага дыспетчара з усімі асвоіўнымі вытворчымі участкамі заводу, у тым ліку і з аддэламі тэхнічнага снабжэння, транспарта, панава-вытворчым аддэламі і інш.

Светлавая сігналізацыя прызначана для таго, каб усецымі сігналамі напярэдавыць службу галоўнага дыспетчара аб нарпоце прастояў ў зборачных цэхх. Каб той ці іншы матарыял на зыходзе, са склада камплектных загадовак дэталі адзінаці выдалі слясіні галоўнаму дыспетчару. Каб-ж арграт прыпшыў работу з-за непадані матарыялаў, загараюцца апыталі галоўнага дыспетчара і дырэктара заводу, але і на сталя ў пачальнікі таго загараўчага цеха, па віне якога аб'явіўся прастоя.

Дыспетчарская служба і светлавая сігналізацыя дэмаганюць кіраўніцтву заводу прымаць аператыўныя меры для прадукцыі або ліквідацыі ўзніклага на вытворчасці прастоя.

Вось адзін з прыкладаў. На 3-х зборачных атрагатах узнікла пагроза прастоя з-за адсутнасці электронаў (трэба ўдчыць, што апа гэтага такога прастоя роўна стравы выхакну 3000 электралімаў). На станцыю слясіні камплектных загадовак зменны дыспетчар галоўнага дыспетчарскай службы заводу неаважача звышзлучаў з цэхам рэлікі металаў і ўстанавіў, што лагросу прастоя можна пахушыць, калі тэрмінова адзі з аўтаматў часова пераключыць на выдуб неаважачых сабыт электронаў. У выніку прыпшыць аператыўны мер, патрэбныя электры пачалі паступаць на збыку ў неаважачы колькасці, і пагроза прастоя была прадухілена.

СПРАВАЗДАЧА-РАПАРТ

Па устаноўленаму на заводзе парадку кожны зменны майстар пасля скачоння работы паздае старшаму майстроу або начальніку цеха кароткі шчыковы рэпарт (справаздачу) аб рабоце за прапяршыўшую змену. Рэпарт прадстаіць сабой павелікі бланк, надрукаваны на пубній форме ў друкарні. У гэтым рэпарте зменны майстар ачытачыцца, па-першае, аб выкананні плана ў выхакну (у кожнасмы азначэнні), па-другое, аб стане работнай сілы і, па-трэцяе, аб прыпшытых мейшых месца прастояў. У разрадзе аб выкананні плана ўзвасачае пазда зробленых выдубаў, панавае залачне на змену, фактычнае выкананне, прапнт выканання за дзень і з пачатку месца, прапнт браку.

У разрадзе аб стане работнай сілы даюцца весты аб колькасці работчых, выхушыўных на работу, прапнт нывадылаў і колькасці работчых, не выхакныўных нормы. У разрадзе аб прастоях ўказваюцца, колькі часу (у атрагатах) прастаялі машыны збома з-за непадані матарыялаў, поўфабрыкатаў, з-за неаважачых абсталявання, з-за адсутнасці работнай сілы і іншых прычынаў.

Начальнік цеха, атрымаўшы ад кожнага зменнага майстра рэпарт, складае зводную справаздачу-рэпарт, аказваючы на аналізічныя пытанні па цеху ў шэлым і прадстаіць яго галоўнаму дыспетчару заводу.

Роўна ў 9 г. 30 мінут раніцы кожнага дня дырэктар заводу і галоўны інжынер маюць зводны рэпарт па ўсёму заводу, характарызуючы работу па асвоіўных паказальніках кожнай змены майстэрні, цеха і ўсёго прадпрыемства. Пры гэтым у зводным рэпарте прыводзіцца даныя аб выкананні плана кожным цэхам па асвоіўнай наменклатуры і асартыменту ў наступным выхакні і ў цэлым па заводзе за прапяршыўшы дзень у цэнсімным выражэнні.

ДЫСПЕТЧАРСКАЯ НАРАДА

У 10 гадзі раніцы галоўны дыспетчар заводу дакладвае дырэктару заводу аб ра-

боте за прапяршыўшы суткі і перспектывах на бегучы дзень. Гэты даклад слукаўчы ў сабе на работным месцы (праз дынамічны рэпартураў) усё без выхакныўных пачальнікі цэхуў, старшыня майстры, галоўны інжынер, начальнікі ўсёх асвоіўных аддзелаў заводу, партком і зыком.

Даклад і дыспетчарская нарада прадзубаюцца ў агульным не больш 25 — 30 мінут і заканчываюцца неаважачымі распражэннямі тэратар заводу.

Начальнік цеха, які не выхакнаў сутачнага плана, дае на дыспетчарскай нарадзе аб'ясненне і дакладвае аб прынятых ім мерах, забяспечваючы ліквідацыю прастояў. Справа дырэктара заводу вырашыць — ці дастатковы прынятыя цэхам меры і якую неаважача аказалі цэхам дапамогу.

Штодзённае правядзенне такіх нарад палкада капей мейшай раней меса практыцы, калі майстры і начальнікі цэхуў атрачвалі значную частку свайго часу на вывясненне пытанняў, звязаных з работай участкаў і цэхуў. Пяпер у ходзе дыспетчарскай нарады яны атрымаваюць канкрэтныя ўказанні і адказы на пастаўленыя ім пытанні, якія датычыць работы як іх участкаў, так і іншых цэхуў і аддзелаў заводу.

Арганізацыя такога строгага штодзённага кантролю за работай вытворчасці забяспечвае высокую вытворчую дысцыпліну на заводзе, без якой нямыслима нармальна работа прадпрыемства.

ЗАПІСНАЯ КІЎЖКА

Колькасанае выкананне сутачных, месцяных і кварталных планаў абсалютна неаваж



